

ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА

№ 164 (1131)

СУБОТА, 19-га ліпеня 1930 г.

**ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ**
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц	:	:	30 кап.
3 месяцы	:	:	90
6 месяцев	:	:	1 р. 80
1 год	:	:	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫИ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Телефоны: рэдактара—7-25,
сэкрэтарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсамольская 25, тэлефон. № 903.

Кошт асобнага №—2 кап.

ГОД ВЫДАНЬЯ X.

СПШ ПАПЯРДЗІЦЬ ПАМЫЛКІ, ЧЫМ ІХ ПОТЫМ ВЫПРАУЛЯЦЬ

«Правда» паказылае, што партыя аставала перад новым сельгаспартакам тро, маючы буйнае палічнае значэнне, задачы: першай—адзейніцаць далейшай колекцыяліцай вёскі. Другая—са-зейніцаць далешаму разгрому наступленню на калістичныя элементы вёскі, ківідцы і кулака як класы на сучэльнай колектывізацыі. Трэцяя—садзейніцаць уздыму вольскай гаспадаркі і ў першую аргу тых галін яе, якія ў вайм росце больш усаго адтаюць і ў разрывіці якіх на-данай гаспадарки асабліва за-наўлены.

Але новы сельгаспадатак тады ўдзе садзейніцаць вырашэніем праўных задач партыі ў вёсцы, якія практичнау правядзеныя яго ўдзе аддадзены дастатковая ўвага. Усей сур'ёзнасцю павінна быць астадаўлены пытанье аб самым да-чальнікам напрыядзанім за практичным правядзеніем с.-г. падатку, сваі часовым папяраджаніям уся-го роду памылак і неадкладным выправленіем.

Матэр'іалы аб памылках з месец сінігай звязаны з нагрою новых памылак пры-ктычным правядзеніем падатку, сваі часовым падаткам, дадаўлены, як практичнау пра-

водаць застаючыся падаткі падатковай кампаніі, каб папярадаць гэтых памылкі. На гледачы на агульнае відзіжэнне сум с.-г. падатку абсьледванія паказалі, што частка серадніцкіх гаспадарак у розных раёнах можа атрымаць раз-кве павышэнне падатку ў гэтых гадах супроць мінілага году нават у тых выпадках, калі агульная складка аб'ектаў аблажэння не павялічылася. Такое павялічэнне падатку на сераднікі, калі прыбылак яго ў аспоўным застаўся мі-нулагоднім, звязана з тым, што падатак на кулака ўвесь падатак на руку кулаку і правым уклоністкам. Ціпер дана зусім чоткай дырэкція: сераднік, у якога застаўся мінілагодні склад аб'ектаў абладанія, не павінен падаткі падатку ў парадуніні з мінілем годам, як правіла, больш чым на 15 проц.

Матэр'іалы абсьледванія паказа-ваюць акрамя того, што падатак у неадрамаджаных прыбытках колгаспівка аказацца большым, чым у мінілем годзе, калі колгаспік быў індывідуальнікам. Зусім ясна, што калі такога роду выпадкі мелі б-месца на практицы, гэта азначала бы падаткі і скажэніні пры правядзені-и падатку, удар на колектывізацыі, паслуго кулаку, пі падатку.

Ні адзін колгаспік не павінен падаткі падатак па сваій індывідуаль-най гаспадарцы разам з падаткам, які падае на яго долю па колгасу, бо больш, чым ён заплаціў у мінілем годзе, да ўступлення свайго ў кол-гас. І, нарэшце, пытанье, якое мас буйнейшае палітычнае значэнне, датычыцца абладанія кулака і вязанія з ім менш важным пытаннем аб «ограждении» серадніка ад абладанія ў індывідуальным парадку, устаноўлены выключна для кулака.

Німа для чаго даказваць, у якой ступені такога роду памылкі практична азначаюць сама злоснае скажэніе палітыкі партыі ў вёсцы.

Треба мобілізаваць грамадзкую увагу вёсцы, треба ўцягнуць у спраvu правядзенія с.-г. падатку сляянскую бедноту, колгаспінікі. Кожны комуніст і комсамолец, які працуе ў вёсцы ці звязаны з вёс-кай як можа сябе адхіліць ад удзе-лу ў правядзеніі с.-г. падатку. За-дача сініншияга дню—забісьпе-чыць правильнае правядзеніе чар-говага падатку падатковай кампаніі—вылічыць прыбытак і падатку, пра-дстаўленыя льгот, разгляд скарг, піцірдзіць усякага роду па-мылкі і скажэніні пры правядзені-и падатку.

Матэр'іалы з месец сінігай звязаны з нагрою новых памылак пры-ктычным правядзеніем падатку, сваі часовым падаткам, дадаўлены, як практичнау пра-

ботаікі па рамонту тары (мяшкоў, куаду і г. д.), правераюць падрыхтава-нісьць сінінскіх памяшканій. ЦК УсэЛКСМ асобы ўскладае на ўсе ком-самльскія организацыі транспарту а-казнасць за хутчайшую пагрузку, выгрузку і бесперабойнае прасоўван-ніе грузаў, звязаныя з хлебазагато-чай кампаніяй.

Вядкі задачы ў перыод хлебазагатавак наўстаюць і перад атрадамі

«лёгкай кавалеры». Бесперапынная пра-верка чоткасці работы ўсіх организацый, аблугуваючых сельскую гаспадарку, бязылітаснае выкрыцьце і прызыненне да аказнасці ўсіх залакіткы, галаваццаў і шкоднікаў якіх тэрмініца пасыпкіх ход хлебазагатавак, а таксама барацьба з спекулянтамі—павінны быць асноўным звязкам у работе «лёгкай кавалеры» ў наступнічыя перыоды.

Комсамол павінен прыняць альтыўны ўдзел ва ўборцы

тэхнічных культур

Тэлеграма ЦК УсэЛКСМ

МАСКВА. ЦК УсэЛКСМ пра-наў усім комсамольскім орга-нізацыям прыняць альтыўны ўдзел у кампаніі па ўборцы тэхнічных культур. 25 ліпеня праводзіцца ўсесаюзны сілоны тэ-дзень. У спэцияльным лісце

ЦК УсэЛКСМ звязае на неаб-ходнасць тыдаень панаць ма-савай закладкай сілоных уста-новак. Комсамольцы павінны даць краіне абяцаны мільён сілоных ям і траншэй.

Калі мы пераскочым гэты

Быў 1926 год. Марына-Горская ячайка комсамолу прыняла Кагана, —прыказчыка спажывецкага тава-рыства ў кандыдаты КСМ.

1928 год. Марына-Горская ячайка комсамолу перавила Кагана—у сіб-ры КСМ. 16 сініжні таго-ж году Кагану быў выдан сяброўскі білет за № 120178. Выбіраюць у бюро, працяг, пісціць сяброўскія грошы, як усе комсамольцы.

1930 г. Марына-Горская ячайка разглядала справу аб замаху на са-магубства комсамольца Кагана. Га-варылі, спрачаліся. Раштам узяў-ся перапалок. Весь іно што! Вы-ходзіць, што Каган яшчэ кан-дадыт КСМ. Бачыце, 12 чэрвя-на гэтага году праз 4 гады пасля прыбыту, пасъля двух год праўбыцца сябром КСМ.

Юніор М. Снапкоў, які нам-даслаў заметку аб гэтым другім факце паславаў заметку «факты ця-гнаніны ў шэрагах КСМ».

бар'ер?

У студзені месяцы гэтага году вучань 7-гадовай школы Васілавіц-кага сельсавету, Рэчыцкага раёну, Гомельскім акругі Заруцкі падау

заяву аб прыняць яго ў КСМ. Ячайка прыняла. Прывілі ў сі. Сакратар язэцкі спакойна упэўніў Заруцкага, што спраўа яго перададзена ў райком. Заруцкі пусціўся ў раёном. У раёноме доўгі час вадзілі за нос і потым парадлі схадіць у АК ЛКСМБ. Пачаў чакаць Залуцкі адказу з АК ЛКСМБ. Чакаў, не дзікаўся. Пайшоў тады ў АК. У АК аказаўся, што яго спраўа туды зусім на прыходзіла.

Прайшло ўжо больш 6 месяцаў, як Залуцкі прыняты ячайкай у КСМ, але пі ў раёноме, пі ў акруг-коме яго спраўа дадей не цайшда.

Юніор М. Снапкоў, які нам-даслаў заметку аб гэтым другім факце паславаў заметку «факты ця-гнаніны ў шэрагах КСМ».

Пачынаецца аглід спаборніцтва пад-прыемстваў папяровай прамысловасці
Комсамольскія камітэты і ячейкі мобілізуюць
роні масы комсамольскай і працоўнай моладзі
на перавыкананыя прамінія папяровай
промысловасці

Учора адбылося паседжанье Рэспубліканскага штабу па правядзенію агліду спаборніцтва пізазога друку за перавыкананыя прамінія папяровой прамысловасці.

Штаб працапаваў цэнтральным газетам да якіх раней быў пры-мадованы папяровы працівіннік на апошнія сваіх прадстаўнікоў для організаціі працы—прагліду спаборніцтва і організаціі пры фабрычных газетах, ячейк «зберажэння паперы».

Крывавы сутычкі дэмонстрантаў з поліцыяй у Жэрардове

Працоўныя аказываюць поліцыі ўпартасце супра-ціўленыне

Варшава, 17. У Жэрардове апошнія дні штодзён-на па некалькі разоў у дзень адбываюцца дэмонстрацыі і сутычкі паміж дэмонстрантамі і паліцыяй. Дэмон-странты пастаравілі не далускаць к рабоце прынятых па выбару адміністрацыі фабрык 1200 рабочых. Позаўчора увечары конная і пешая поліцыя атакавала дэмонстрантаў, якія аказвалі ўпартасце супраціўленыне. Сярод дэмонстрантаў шмат раненых. Адзін з раненых памёр у шпі-таті. Адміністрацыя Жэрардаўскай мануфактуры прыняла дэлегацыю рабочых, якія прад'явілі патрабаваны рабочых. «Кур'ер Поранны» харктаўшы з гэтых падрабаваньні наступным чынам: «яны па зместу маюць ўсі аты-дзяржаўныя харкты і асеваны духам уходу». Поліцыя ў Жэрардове абрушылася з эпрацімі галоўным чынам супроць левых ППС. Памяшканье левай ППС разбурана і апічатана. Робяцца арысты некаторых з кіраўнікоў гэтай організацыі. Жэрардоўская мануфактура працуе пад аховай поліцыі.

Хваляваныя беспрацоўных

ВАРШАВА, 17. Учора ў Вар-ніях, затрымлівалі ўесь рух на гэтым цэнтральным пляцы. Дэмонстрацыя беспрацоўных, Беспра-цоўных занялі тэатральны пляц і, пасеўшы на трамвайніх лі-

Кампанія супроць фашызму ў Фінляндіі.

СТОКГОЛЬМ, 12. Шведская по-муністычная партыя працягвае кампанію супроць фашызму ў Фінляндії. Па ўсій краіне адбываюцца мітынги і дэмонстрацыі. (дэвы депутаты фінскага сойму арыштаваны і дэмонстрацыі). З усіх кан-

цяліх, затрымлівалі ўесь рух на гэтым цэнтральным пляцы. Дэмонстрацыя беспрацоўных занялі тэатральны пляц і пасеўшы на трамвайніх лі-

Крывавы падзеі ў Інда-Кітаі

Парыж, 17. Па паведамленіях з Інда-Кітаю ў дзень свята 14-га ліпеня (урацьце Бастылі) адбываюцца пра-волюцыйныя выступленія ў Кохінхіне. Напірадліві было рас-плюյдана відной вольскіць азоваў, якія заклікалі працоўніе насељніцтва Інда-Кітаю ўстрыміцаца ад ураду ў сівіце французскага ім-прыялізму. Вечаром 13 у Сайгоне было разгромлены памяшканье раз-давца органу буйнай буржуазіі «Трыблон Індошынус». У праўні-цы адбываюцца шматлікія дэмонстрацыі сіяні супроць улады. У адным сіяні паліцыя адкрыла агонь па патоўпу демонстраціруючых сіяні і забіла трох.

Парыж, 17. Нямецкая рабко-ры комуністычных газет звяза-лілі да французскіх рабкораў з заклікамі аб сумеснай пад-рхтоўці да дню 1-га жніўня.

У адзін на гэты заклік орган французскай компартиі «Юна-нітэ» ў бліжэйшыя дні пачынае друкаванне лістоў нямецкіх рабкораў і заклік французскіх рабкораў да выкрыцьця капіта-лістичнай падрыхтоўкі да вай-ны супроць СССР.

Міжнародная хроніка

На групу выроўных спортсменаў, якія зварочаліся з спортычнага звязку ў Эрфорце, напалі на паліцыю, якія Імпульс арыштавалі добраўпамяшканія і прыгавораны да турэмнага зняволен-нія тэрмінам да аднаго году да 6 ме-сяців. Фашысты, як звычайна апраўдзілі.

На афіцыйных вестках на 7 ліпеня лік беспрацоўных у Ангельшчыне да-сягнуў 1933500 чалавек.

У Ранчы, провінцыі Віхер, сілане напалі на паліцыю, якія Імпульс арыштавалі добраўпамяшканія і пра-дукціўніцтва. Трох пад-ліцейскіх ранена.

Прэч руки вешацеляў ад комсамольцаў

Заслухаваша інформацію аб выни-сені Лёвоўскім фашысцкім судом прыгавору смерці трох комсамольцаў т. Пропал, Югену і Гіршу, агульны сход комсамольскай ячейкі «Ком-бінат» (Варша) працтвует супроц

НА СЛОСНЫМ ФРОНЦЕ БЕЗ ПЕРАМЕН

Бясплянавасьць і самаецк зрывану сілосную кампаню

За кожную навыкананую яму, непабудаваную бакшту і незасілосаваную тону корму нясем
адказнасьць мы перад партыяй і ўрадам!

Не дапусьці зрыву пляну

На пастараве сілоснага штабу яскравасцю падкрасыўваюць на Наркамсему Беларусі з 1 ліпеня па 1 жніўню быў абелешчаны месачнік па сілосаванью. Месачнік ставіў перад сабою метай мобілізацыю ўсіх грамадзакіх думакі вакол готай гаспадарчай-пойтычнай кампаніі.

За час месачніку павінна быць закончана будаўніцтва сілосных ям і траншэй у сілагасах на 100 проц., у калгасах на 75 пр. і ў паселішчах на 50 проц.

Сёньня дванаццаць дзён з часу абелешчання месачніку, треба з усім рапушчасцю сказаць, што за гэтую трэці тыдні сілоснае будаўніцтва на зрухнулася з мёртвага пункту.

Райвыканконы, сельсаветы, райкомы комсамолу і пасобных райкомы партніў бальдзейнічаюць у гатайбодзе.

Весткі з мест і весткі НКЗБССР, якія атрыманы з пяці акруг—Бабруйскай, Віцебскай, Аршанскаі, Магілёўскай і Мазырскай з усімі.

У Петрыкаве нічога ня чуваць

Пытанье сілосаванья ў Петрыкаўскім раёне (Мазыршчына) застаецца яшчэ зусім невядомай. Райком комсамолу ніякіх паказаній ячэйкам ня даў.

Комсамольская ячэйка завода „Зорка“ таксама нічога не зрабіла па дапамозе ў комсамольскай ячэйцы падшэфнага сельсавету ў правядзеніі гэтай кампаніі. П. ПРЫПЯЦКІ.

Кожны па свайму пляновоў, і ніхто нічога не зрабіў

Камарына, 16. Камарынскія абломавы плян сілосаванья правадлілі, так і можна запісаць. Гаварылі, плянавалі, вілі перапіску з бюрократычнымі установамі акругі (Акрамаадзел, Лесбел) атрымлівалі ад іх бюрократычныя адказы пашырь не настала ўборачная кампанія.

А плянаваныя вельмі цікавае. Ранейшы плян акругі для Камарынскага раёну—26 сілосных ям. Раёны плян—райкому комсамолу—26, Земадзелу—14, дзвініцка-будаўніку—7. Сучасны акруговы плян 320 ям на 8700 тон сілосу, а раёны плян 116 на 2400 тон.

На сёньнешні дзень ні адна яма не пабудавана. Усе сілы кінуты на ўборку, а пра сілос забылі.

Комсамолія Камарына не паказала свайі упартасці ў барацьбе за сілос, хоць апошнія і імкнуліся нешта зрабіць. Райком комсамолу не направіў „Лёгкіх Кавалерыстых“ на бюрократу, абломавых і горадзянавікоў.

Ішчэ можна што небудзь зрабіць. Раёмеркаўшчыны правідлова працоўную сілу калгасу, забясьпечыўши цалкам уборку кінчук лішкі на пабудову сілосных ям.

Бярыще прыклад, як трэба працаць

Для найлепшага правядзення ўборачнай кампаніі калгас „Балшавік Беларусі“ (Клімаўшчына) загадзя склаў плян уборкі, які быў шырокі агаворан на сходах колгаснікай.

Колгас заканчвае рамонт сельска-гаспадарчага інвентару, улічана ўся рабочая і цягавая сіла. У колгасе створаны гурток па вывучэнню буйных сельска-гаспадарчых машын (трактароў, жніявак і г. д.), якім кіруюць партыйцы і комсамольцы.

Па лініі культурнага абслугоўвання колгаснікай, намочаны наступныя мерапрыемствы: у час абелешнага пераныку, а таксама пасля працы будаўца праводзіцца: чыткі газет, агранамічнай і антырэлігійнай літарашуры і выпускацца вусны і насыценныя газеты.

Юнкораўская брыгада „Ч. З.“ калгасу „Балшавік Беларусі“.

Стара-дароскія бюрократы сарвалі сілосаваньне

Справа сілосаванья на Стара-Дароскому раёну (Бабруйшчына) сарвана. Дзялянцы „паперачных спраў“ яшчэ да гэтага часу ўзгадняюць, што разоюць, а сілосаваньне ні кроку ўперад. У раёне засяяна ўсяго 2 гектары сілосных культур. Земчатка „узгадніе“ пытанье аб пабудове 4 ям і гэта ў той час, калі па раёну налічаецца 26 колгасаў.

Але да пабудовы і гэтай „максымальнай“ колькасці на прыступі пілі і на думмаюць прыступаць. Комсамольская організацыя не мобілізавала сваю ўвагу на фронце барацьбы за сілос. 16 комсамольскіх ячэек раёну бяздзеялі, іграе на руку кулаку.

Справу сілосаванья трэба ўзяць на „грамадзкі бускі“, каб як найхутчэй закончыць гэту работу. Часу засталося вельмі мала. Необходимы ўдарны тэмп, каб выкананы ўзятася комсамолам перад НКЗ СССР заданыне.

„Як-бы чаго ня здарылася?“

Будаўніцтва сілосных ям у комуне Сталіна, Сіроцінскага раёну (Віцебшчына) засталося вельмі мала. Необходимы ўдарны тэмп, каб выкананы ўзятася комсамолам перад НКЗ СССР заданыне.

Комсамольскі колектыв замест 30 ям вызначаных райкомам мае на мэце пабудаваць 2. Такая ўстановка колектыву вядулецца недапушчальна тым больш, што комуна сама не забясьпечана кармамі.

Секретар цахавай ячэйкі т. Кавалёў заявіў: „У райкоме сядзяць безгаловыя, такія тэмпі нам непасільныя“. Характерна і другое выступленне старшыні сельсавета, члена пар-

тні Жукава, які заявіў: — „Мы апаліліся на перагібах колектывізацыі і баюся, каб на вышла гэта таксама і з сілосам, каб на прышлося „памяшаць палкай і пайсіці“. Гэтыя яркі права-оргутністычны напад на мерапрыемствы савецкай улады і партыі з боку правага ўхілістага Жукава не атрымала рапушчага адпору з боку прысутных комсамольцаў, а таксама з боку прадстаўніка РК т. Гурэвіча.

Немізанскі.

„Ужо позна“...

Да грамадзкасці значэнніе і неабходнасці сілосу далей канцэпцыя райвыканкаму, сельсавету і праўленіні ў колгасаў не даведзена.

Райколгасаюз надбайні і злачынна аднесьцца да пісеву сілосных культур і таму апошнія на сёньнешні дзень знаходзяцца на складах. Старшыня Райколгасаюзу тав. Кудзінскі на пытанье, што было зроблены па перасылцы сілосных культур у колгасы, адказаў, што „ужо позна“,

гэта было ў 20-лічбах чэрвеня! На старонках „Чырвонай Зімены“ ад 8-га чэрвеня ў артыкуле „Аграном Хотэнка сілосны вораг“, пісанымі абы, што Хотэнка зрывае сілосаванье, а раёны камітэтаў патры ў асобе сакратара тав. Мондаені замест таго, каб реагаваць на зымешчаныя донісі зламацца апіскай у газету, што аўтар донісу на праў і зламацца пісанінай і бязгрунтёна крыўдзіць Хотэнка. Чавускі р-н А. Маркевіч.

„Кавалерыйскі наскок“ Барысаўскага райколгасаюзу

Барысаўскі райколгасаюз атрымаўшы дырэктывы аб сілосаваньні „Кавалерыйскім наскокам“ ординацыя 10-лічні курсы, якія былі разычаны на 40 чалавек, на заняткі якіх у першыя дні зявіліся 12-14 чалавек, а к канцу—20.

Аб курсах ях была створана грамадзкая думка (зьмерні..). Ён так сильнае—гэты грак—Пра гора смаж—ямы.

— Такога гнаць, у шыю гнаць З райкому... вон, да мамы. Вілін.

Аб курсах ях была створана грамадзкая думка (зьмерні..). Ён так сильнае—гэты грак—Пра гора смаж—ямы.

— Такога гнаць, у шыю гнаць З райкому... вон, да мамы. Вілін.

Правалішчы курсы райколгасаюзу складзіцца на колгасы, што яны на ўсімі значэннія сілосу.

Дзякуючы „гуткай“ рабоче Райколгасаюзу па раёну засяяна ўсяго... 5 гектараў кукурузы.

Плян сілосаванья (зьменшаны) падпаводе 200 сілосных ям знаходзіцца пад пагрозай зрыву. Аб месачніку сілосаванья, які распачаўся з 1-га ліпеня, не праведзена ніякай растлумачальнай працы.

Райком комсамолу прыняў некаторыя заходы па гэтаму пытанью. Так выехаўшы па самараверцы брыгады з гаралдзіх ячэек застануцца ў вёсцы яшчэ на два тыдні ў дапамогу вясковым ячэйкам у правядзеніі пытаніяў.

Райком комсамолу прыняў некаторыя заходы па гэтаму пытанью. Так выехаўшы па самараверцы брыгады з гаралдзіх ячэек застануцца ў вёсцы яшчэ на два тыдні ў дапамогу вясковым ячэйкам у правядзеніі пытаніяў.

Райком комсамолу прыняў некаторыя заходы па гэтаму пытанью. Так выехаўшы па самараверцы брыгады з гаралдзіх ячэек застануцца ў вёсцы яшчэ на два тыдні ў дапамогу вясковым ячэйкам у правядзеніі пытаніяў.

Горача ўзяліся, хола закончылі

Спачатку праца па сілосаванью ў Лепельскім раёне быццам разгарнулася. Гэта пытанье стала на схіле нарадах і г. д. Але як пашыріла да практычнай працы на гэтым месцы і засяяла. Брыгады, якія былі лізаваны РК ЛКСМБ для падпомогі якім ячэйкам, якія зусім супяречаць дырэктывам РК.

Бюрократычнае кіраўніцтва раёну сілосаванія засяяла на месцы Гарадзенскіх ячэек, якія былі падпомогі якім ячэйкам, якія зусім супяречаць дырэктывам РК.

В. Карапіцкі.

У колгасе „Савецкая русь“ (Рудзенскі сельсавет) заканчваецца ўзяцца сілоснай бакшты.

Бюрократычнае кіраўніцтва раёну сілосаванія засяяла на месцы Гарадзенскіх ячэек, якія былі падпомогі якім ячэйкам, якія зусім супяречаць дырэктывам РК.

Г. Фрэдэ.

Гэта яркі права-оргутністычны напад на мерапрыемствы савецкай улады і партыі з боку правага ўхілістага Жукава не атрымала рапушчага адпору з боку прысутных комсамольцаў, а таксама з боку прадстаўніка РК т. Гурэвіча.

Немізанскі.

Гэтыя яркі права-оргутністычны напад на мерапрыемствы савецкай улады і партыі з боку правага ўхілістага Жукава не атрымала рапушчага адпору з боку прысутных комсамольцаў, а таксама з боку прадстаўніка РК т. Гурэвіча.

Некаторыя так отваранне „бульбочных пытаній“ на засяяне „бюджетнай“ сілосаваніі.

Наогул траба сказаць, што пакуль што пяцідзесяці дзён засяяне „бюджетнай“ сілосаваніі не праведзено.

Некаторыя колгасы начали падпомагаць сілоснаму яму, а іншыя падпомагаюць сілосаванію.

Наогул траба сказаць, што пакуль што пяцідзесяці дзён засяяне „бюджетнай“ сілосаваніі не праведзено.

Некаторыя колгасы начали падпомагаць сілоснаму яму, а іншыя падпомагаюць сілосаванію.

Наогул траба сказаць, што пакуль што пяцідзесяці дзён засяяне „бюджетнай“ сілосаваніі не праведзено.

Некаторыя колгасы начали падпомагаць сілоснаму яму, а іншыя падпомагаюць сілосаванію.

Наогул траба сказаць, што пакуль што пяцідзесяці дзён засяяне „бюджетнай“ сілосаваніі не праведзено.

Некаторыя колгасы начали падпомагаць сілоснаму яму, а іншыя падпомагаюць сілосаванію.

Наогул траба сказаць, што пакуль што пяцідзесяці дзён засяяне „бюджетнай“ сілосаваніі не праведзено.

Некаторыя колгасы начали падпомагаць сілоснаму яму, а іншыя падпомагаюць сілосаванію.

Наогул траба сказаць, што пакуль што пяцідзесяці дзён засяяне „бюджетнай“ сілосаваніі не праведзено.

Наогул траба сказаць, што пакуль што пяцідзесяці дзён засяяне „бюджетнай“ сілосаваніі не праведзено.

УЗЯЦЬ НА „ГРАМАДЗКІ БУКСІР“ АДСТАЮЧЫХ

Сярніковая фабрыка „Пролетарская Перамога“ на выканавае промфінпляну.

Рэчыцкія сельсна-гаспадарчыя майстэрні яшчэ не зыняты з чорнай дошкі.

Бисплянавацьць зрыве будаўніцтва Барысаўскай электрастанцыі

Узяўшы на „грамадзкі буксір“, дапаможам ліквідаваць прарыву
у выкананыні прамфінпляну

Усё ўніз і ўніз, дзе-ж спыніцеся?!

Комсамольцы „Пролетарской Перамоги“ вы ў адназе за зрыў промфінпляну

За апошнія месяцы на фабрыцы „Пролетарская Перамога“ промфінпляну на выканавацца. Балі ў краінку месяцы плян быў выкананы на 116,5 проц. дык у маі толькі на 85,5 проц. і зусім паграждаючы становішча зрыву выкананыні промфінпляну маем у чэрвені месяцы, — выканана толькі на 69,9 проц.

Асноўныя прычыны рэвікананыя промфінпляну зацікаўляюцца ў тым, што пры налічыцца певыкананыя промфінпляну ў маі месяцы, адміністрацыі і тэхнічны персанал фабрыкі не здолелі хутка і сваечаваева пераключыцца на тое, каб ліквідаваць пагрозу прарыву. Партыны і комсамольскія колектывы не мобілізавалі рабочыя масы на барацьбу за ліквідацыю прарыву.

Ня існай на машыну, калі сам гультай

Так, напрыклад, цохі фабрыкі прастойваюць па гадзіне з-за адсутнасці касетаў, простых дзверавальных рычагоў, якія могуць зрабіць пават малыя кваліфікаўныя стадары, маецца і значны працтвін пагроза пагроза пагроза разъмеркаваныя кваліфікаўаныя сілы па зынцах. А асобныя комсамольцы, замест саміх мобілізацій на ліквідацыю прарыву займаюцца разъмеркаваным, што нашы рыбакія каробачныя машыны дроніны, устуپаюць перад німечкімі, не зуважаючы таго, што справа не ў машынах, а ў дрэвіні за імі наглядае.

Комсамольскія цахавыя ячайцы амаль не працуяць і не зварачаюць увагі на выкананыя плянівыя заданіні ў вытворчасці, а гэта

прывяло да таго, што комсамольцы ў вытворчасці ўнічым на адровініваючы аду беспартыйных (за выключчыннем адзінок). Недарэнна адміністрацыя кажа: „беспартыйная моладь хоць троху бацьца, а комсамольцы — хоць-бы што“.

Не забываюце аб навінках

Адсуптічна зусім масавая праца, як сярод комсамольцаў, рабочых і асабіліў сярод рабочых толькі-што прыходзіцца на вытворчасці. Малада сярод комсамольцаў і беспартыйной моладзі цалы шэраг фактаў „лётніцтва“ і прагулаў; 29-VI ў адным цху было 37 прагулаў, з якіх 8 прагулаў падала выключна на комсамольцаў. Цахавыя ячайцы і боры колектызу не вядзе належнай барацьбы як з фактамі „лётніцтва“, так і з прагулаў сярод моладзі і комсамольцаў.

У барацьбе за промфінплян і разгортванье працы сярод моладзі комсамольскія ячайкамі надта слаба, а то і зусім не дапамагаюць партыйных ячайкі і парт. колектызу. Нама належнай дапамогі ў працы колектыву і з боку райкому комсамолу.

Адсюль вывад, што становішча колектыву і яго ўзел і праца па выкананью промфінпляну надалей у такім парадку заставацца на можа. Новае боры колектыву пасылае распорыску старога, якія не здолела арабіць караннога перадолу ў работе і работа комсамольскага колектыву на фабрыцы патрабуе асабіліў дапамогі з боку райкому і акружному комсамолу. Аднак, прадстаўнік АК, які знаходзіцца ў работе, нічым практична не дапамагае рабоче колектыву.

Брыгада Ч. З. Адзінец.

Фогель загоніць электрастанцыю ў трубу

А Барысаўскай РСІ—бязьдзейнічае

План будаўніцтва „Нова-Барысаўскай электрастанцыі“ на працягу некалькіх месцаў ужо не выканаваецца. На будаўніцтве станцыі адсутнічае кіраўніцтва, што пагравае зрывам працы.

На пляну пуск першай чаргі станцыі павінен быў адбыцца ў 1-му кастрычніку 1929 году, а быў пушчан толькі ў сірэдзіне лістапада 29 году. Ни дзеш абстайць справа і з пускам другой чаргі, якія павінна была быць пушчаны ў 1-му мая, яна на пушчані ўспініла.

Несвасчовы пуск пагражася аварый на станцыі. Так, напрыклад, ячейкі фірмы „Борайка“ працуе 9 месцаў без даскалаага агіду і чисткі, ад чаго ужо мae вялікі перарыв пару. Турбіна сістэмы „Бромбверка“, прадзельная высата температуры якой павінна быць на вышыні 375°, трymае 400-410°.

Аб усіх гэтых фактах работы па раз панераджалі іншынера станцыі Фогеля, які ў адказ рабочым гава-

рыў: „у выпадку чаго-небудзь — усе будзе адказваць“. Нічога па робіцца па наладжанью працы ў дастаўкай торфу.

Установленыя катлы „Борайка“ сістэма Макар'ева прыстасаваны да апалу торфам, але з-за адсутнасці апопнага прымушаны паліць адкідамі, у якіх пададаюцца розныя рэчы, з-за чаго часта здраўлюцца прастоі.

Ад гэтых і яшчэ шэрагу бясчынных фактаў на будаўніцтве барысаўскай раённай электрастанцыі „Лёгкая Кавалерыя“ паведамлана і быў падыркаваны матар'яд, а блюмістах „Лапача“, ўп'янстві і г. д. у Барысаўскую РСІ, які і да апопнага часу пілікі мер на прынай. На прынайты пілікі заходы і па лініі партыйнага колектыву, у выніку чаго сярод рабочых маюцца настроі не газарыць або маючых месца хваробных вязвішч, бо усё роўна віхто на гэта не зварачае увагі і на прымасца пілікі заходы.

М. А.

Комсамольцы-колгаснікі — прыклад для астатніх

Пасыль сканчаныя вясенняга савету, комсамольскія ячайкі Вузідзенскага раёну зараз-жа начали падрыхтоўку да уборачнай кампаніі. Сіламі комсамольцаў загатоўлена 800 грабель, якія перададзены колгасам.

Комсамольцы колгаснікі свараваюць ударныя брыгады з комсамоль-

цаў і колгаснай моладзі. Комсамольскія ячайкі заключаюць між сабою соціялістычныя дагавары на дэльшэ правядзеніе уборачнай кампаніі.

Уборкай сенажаці, комсамольцы-колгаснікі паказалі прыклад для астатніх.

Васілён.

Сыгнал „Чырвонай Зымены“ пачут

Райком прызнаў свае памылкі і пачаў правільнае аргументаваное выправленьне.

Эта толькі першы крок — УПЕРАДЗЕ яшчэ вялікія складаныя работы, над выкананьнем якіх павінна ўзвесці працаўніцтва раёну і ўся организація.

Ня толькі прызнаць, але выправі на справе

„Чырвоная Зымена“ ад 23 чэрвеня ў № 144 артыкулем самараверка мас, а разніці адзінак“ падала сигнал аб скаженіі апашленіі самараверкі і абрываўцаў у комсамольскай организаціі Барысаўщыны.

У нумары 167 ад 8 ліпеня мы ўжо пісалі, што комсамолі адміністрацыі кіраўніцтва раёну правільна разумела сигналы „Чырвонай Зымены“.

Сёньня мы друкуем у скарочаным выглядзе пасстанову бюро ЛКСМБ сумесна з сэкратарамі ячейк і брыгадаўрамі, якія падаюць правільнасць артыкулу „Чырвоная Зымена“.

Сигнал „Чырвонай Зымены“ у Барысаўце пачуты. Комсамольскія масы паднімты, райком прызнаў свае памылкі і ўзлусці за іх выправленьне. Гэта пачатак „справы“.

Такое чулася реагаваніе на критику прэсы з'яўляецца на шырокае разгортванье самараверкі. Але ж шырокае разгортванье самараверкі і выправленьне памылак яшчэ не вынікілі.

На дадзенай комсамольскай кіраўніцтва раёну, якія і колектыў павінны забясьпечыць разгортванье самараверкі і выправленьне памылак яшчэ не вынікілі.

За неадкладнае выправленьне прарываў (з пасстановы бюро Барысаўскага РК ЛКСМБ)

Заслушаўшы даклад аб становішчы Барысаўскай комсамольскай организаціі і агаварыўшы артыкул з'яўшчаны ў „Чырвонай Зымене“ ад 23 чэрвеня 1930 г. пад загалоўкам: „Не самараверка мас, а разніці адзінак“, бюро Барысаўскага РК ЛКСМБ разам з сэкратарамі ячек і брыгадаўрамі па самараверкі дікічы:

Што артыкул з'яўшчаны ў „Чырвонай Зымене“ адпавядае сапраўднасці і адбывае поўнасцю ход самараверкі.

Бюро РК адзначае, што пасстановы студзенскага пленума ЦК КП(б)У і пасстановы ЦК Усे�ЛКСМ ад становішчы Беларускай организаціі не дазволены да шырокіх мас комсамолу, што не дала магчымасці мобілізаваць комсамольскую масу на выправленьне задач, якія стаць перад комсамолам, і на зыншчынне прарываў у працы организаціі.

Слаў разгорнута крытыка і самараверкі ў организаціі, што спрыяла несвасчовай сигналізацыі аб маючыхся працаўрах з'янізу.

Слаў прадаходзіць самараверка ў падрыхтоўку да перавыбару бюро РК ячек, сярод членіў актыў існуючай ведацькі пасыльніцтва ўніверсітета Беларускай Акадэміі наукаў, што не дала з'яўліцца на пытанні ўборачнай кампаніі саветаў.

Паславіць і завайстрыць ўсіх вытворчых ячек на пытанні практичнага ўзораў і перавыканні пасстановы, разгортванье і заманеніе конспіторства, удзарніцтва, і з'яўліцца на пытанні ўборачнай кампаніі саветаў.

Слаба разгорнута крытыка і самараверкі ў организаціі, што спрыяла несвасчовай сигналізацыі аб маючыхся працаўрах з'янізу.

Слаў прадаходзіць самараверка ў падрыхтоўку да перавыбару бюро РК ячек, сярод членіў актыў існуючай ведацькі пасыльніцтва ўніверсітета Беларускай Акадэміі наукаў, што не дала з'яўліцца на пытанні ўборачнай кампаніі саветаў.

Бюро РК дікічы, што пасстановы на відзіні пасыльніцтва ўніверсітета Беларускай Акадэміі наукаў не дазволены да шырокіх мас комсамолу, што не дала з'яўліцца на пытанні ўборачнай кампаніі саветаў.

Бюро РК дікічы, што Барысаўскай комсамольскай организаціі ў зыншчынне пасыльніцтва ўніверсітета Беларускай Акадэміі наукаў не дазволены да шырокіх мас комсамолу, што не дала з'яўліцца на пытанні ўборачнай кампаніі саветаў.

Бюро РК дікічы, што Барысаўскай комсамольскай организаціі ў зыншчынне пасыльніцтва ўніверсітета Беларускай Акадэміі наукаў не дазволены да шырокіх мас комсамолу, што не дала з'яўліцца на пытанні ўборачнай кампаніі саветаў.

Бюро РК дікічы, што Барысаўскай комсамольскай организаціі ў зыншчынне пасыльніцтва ўніверсітета Беларускай Акадэміі наукаў не дазволены да шырокіх мас комсамолу, што не дала з'яўліцца на пытанні ўборачнай кампаніі саветаў.

Бюро РК дікічы, што Барысаўскай комсамольскай организаціі ў зыншчынне пасыльніцтва ўніверсітета Беларускай Акадэміі наукаў не дазволены да шырокіх мас комсамолу, што не дала з'яўліцца на пытанні ўборачнай кампаніі саветаў.

Бюро РК дікічы, што Барысаўскай комсамольскай организаціі ў зыншчынне пасыльніцтва ўніверсітета Беларускай Акадэміі наукаў не дазволены да шырокіх мас комсамолу, што не дала з'яўліцца на пытанні ўборачнай кампаніі саветаў.

Бюро РК дікічы, што Барысаўскай комсамольскай организаціі ў зыншчынне пасыльніцтва ўніверсітета Беларускай Акадэміі наукаў не дазволены да шырокіх мас комсамолу, што не дала з'яўліцца на пытанні ўборачнай кампаніі саветаў.

Бюро РК дікічы, што Барысаўскай комсамольскай организаціі ў зыншчынне пасыльніцтва ўніверсітета Беларускай Акадэміі наукаў не дазволены да шырокіх мас комсамолу, што не дала з'яўліцца на пытанні ўборачнай кампаніі саветаў.

Бюро РК дікічы, што Барысаўскай комсамольскай организаціі ў зыншчынне пасыльніцтва ўніверсітета Беларускай Акадэміі наукаў не дазволены да шырокіх мас комсамолу, што не дала з'яўліцца на пытанні ўборачнай кампаніі саветаў.